

# Совецкая Беларусь

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА  
І ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

№ 48 (7609) | Серада, 22 сакавіка 1944 г. | Цана 20 к.

## Шырэй выкарыстаць мясцовыя рэсурсы!

Ва ўмовах вясенага часу асабва вялікае значэнне набывае сабакое выкарыстание мясцовыя рэсурсаў. Тым больш гэта іжна ў вызваленых раёнах на-  
ай рэспублікі.

Выкарыстаць мясцовыя маг-  
ізасці, арганізація на базе іх  
вытворчасць будаўнічых матэ-  
яліаў, паліва, рэчаў шырокага  
ізграждання — закліканія мясцовыя прамысловасць, арцелі, пром-  
ізперацыя. За час, які прай-  
оў насле выгнанія німец-  
і-фашистскіх акупантап з рада-  
ёнай нашай рэспублікі, пра-  
блена ўжо значная работа па  
наўленню прадпрыемстваў мяс-  
вой прамыловасці і промарц-  
еў. У радзе раёнаў створаны  
ромкамбінаты, шаўецкія, абу-  
тывія, ганчарныя і сталірныя  
істэрні, арцелі бытавога аб-  
угоўления.

Можна прывесці рад прыклад-  
у, якія гавораны аў разгорт-  
ні ініцыятывы ў галіне вы-  
карыстания мясцовыя магічыс-  
ті. У Рэчыцы, напрыклад, ар-  
тель «Дніпроўскі цагельнік» на-  
зе мясцевай глыбы асабіла вы-  
творчасць добрай ганчарнай па-  
ды. Паладзілі вытворчасць па-  
ды Басцюковіцкай арцелі, ар-  
тель «Сасноўка», Гомельскага  
шэна. Веткаўская арцель «Ле-  
нін» наладзіла вытворчасць  
ровак. Да ліку лепшых можна  
ніці Басцюковіцкі промкамбі-  
нат, які адкрыў лесапільны, ка-  
льскі, воўначасальны, калес-  
ці, шорны і іштыя цехі.

Але зроблена яшчэ вельмі ма-  
лі. Треба прызнаць, што Нар-  
мат мясцовыя прамыловасці,  
Белкааплемпрам, Белкааплемп-  
роў не разгарнулі як след-  
нюю работу. Тут любіць спасы-  
ца на аўтактычных прычынін-  
ях перашкоды, не праяў-  
ляючы сваю ініцыятыву. Работ-  
і гэтых установаў наўзычай-  
ка бывають на месцах, па-  
гасці не ведають становішча  
безумоўна, мала чым дапамо-  
нь.

У некаторай ступені гэта тлу-  
чыцца тым, што апараты гэ-  
х установаў зусім не ў камілек-  
аны. Да гэтага часу ў радзе  
мясцовыя саюзаў не налади-  
лі старшыні, толькі пядайна  
у прызначаны старшыні На-  
чальніка аблмаспрама. І не дзі-  
ло, што арганізацыя арцелей,  
прадпрыемстваў мясцовыя пра-  
мывасці ў радзе месці прахо-  
дзіць стыхійна, фармальна і пра-  
чынна выпускае пакуль  
чэ ў мізернай колькасці.

Чаму амаль невырашальнай  
і проблемай з'яўляецца для прад-  
прыемстваў мясцовай прамысло-  
васці, прамысловай ізперацыі  
вытворчасць прасцейшай мэблі-  
кісці, стала, тапчана, кухоннай  
шкафы, кружкі, вядра? Ці іх  
для гэтага сыравіны? Мала лесу,  
бліхі? Ці для гэтага патрабую-  
ща якіясці асаблівія спецыялі-  
сты? Не! Не ў гэтым справа, не-  
хапае ініцыятывы, напорыстасці.  
Наркамат мясцовай прамысло-  
васці і Белкааплемпсовет з Бел-  
кааплемпсоветам займаюць  
якуюсь чакальну пазіцыю,  
спадзяючыся на рашэнні звыш. А  
самі ў той-же час робяць вельмі  
мала. Чаго варты хоць-бы такі  
факт. Агульнавідомы патрэбы ў  
лініі. Лінейны цэх ложкавай  
фабрыкі ў Гомелі ўжо адноўлены  
і гатоў да эксплуатацыі. Але пус-  
ціць цэх пельга — ніяма чыгу-  
най чушки, коксу. Наркоммяс-  
пром своечасова не паклапаціўся і  
аб спецыялістах: на фабрыцы  
ёсць толькі... адзін кваліфіка-  
лы лінейшык.

Набліжаецца пачатак сезона  
торфаздабычи і вытворчасці цэг-  
лы. Для аднаўляемай народнай  
гаспадаркі патрабуюцца будаўні-  
чыя матэрыялы, паліва. Німец-  
кія бандыты панеслі цяжкія ра-  
ны нашым механізованым прад-  
прыемствам будаўнічых матэ-  
рыялаў, паліўнай прамыловасці.  
Адначасова з аднаўленнем гэтых  
прадпрыемстваў неабходна ўся-  
мерна разгарнуць ручную вы-  
творчасць цэглы, вапны, здабычу  
торфу. Наркамат мясцовай  
промыловасці і промсоветы па-  
вінны адпавіць і стварыць по-  
важныя дробныя прадпрыемствы гэ-  
тых галін, надрыхтаваць іх да  
сезона, дабіцца, каб ніводнага  
дня не было ўпушчана і каб  
прадпрыемствы далі матэрыял і  
паліва ў максімальнай колькасці.

Адной з сур'ёзных задач, якія  
стаяць перад мясцовай прамыло-  
васцю і промкамбінатам, з'яўляе-  
цца задавальненне калгас-  
саў у такіх вырабах, як зброя,  
вяроўка, каленсная мазь, дэгажаць.  
Мясцовыя рэсурсы ў насага-  
твія. Работнікі мясцовай прамыло-  
васці і промкамбінату павінны  
арганізація поўнае іх выка-  
рыстание, паставіць іх на служ-  
бу фронту, народнай гаспадарцы.  
Вывучэнне і выкарыстание ўсіх  
мясцовыя магічысці з'яўляе-  
цца таксама кроўнай справай ўсіх  
абласных і раёных партыйных  
і совецкіх арганізацій.

17 сакавіка Фінскі Урад даў  
на поваду совецкай заявы адмоў-  
ны адказ і тым самым узяў на  
себе ўсю адказнасць за вышкі.  
Інформбюро Наркамата  
Замежных Справ СССР.

## СЁННЯ Ў НУМАРЫ:

Ад Совецкага Інформбюро. Аператыўная зводка за 21 сакавіка. (1 стар.).

Паведамленне аб совецка-фінскіх адносінах. (1 стар.).

С. Мельнікай. — Адраджаеца мяса-малочная прамысловасць. (3 стар.).

П. Іваноў. — Пасек крычаўскіх вагоннікаў. (3 стар.).

В. Ледзянёў. — Сустрэц сяўбу ў баявой га-  
тоўнасці! (2 стар.).

Б. Кагановіч. — Чаркабінет вызваленага раёна. (2 стар.).

На Першым Беларускім фронце. (3 стар.).

Мільёны рублі ў фонд абароны Радзімы. (3 стар.).

Калгасная дапамога Чырвоай Армі. (3 стар.).  
Фільм-канцэрт «Жыві, родная Беларусь!». (4 стар.).

Жанчыны-лесарубы. (4 стар.).

ПА СОВЕЦКАМУ САЮЗУ. Навуковая сесія,  
прысвечаная Н. А. Рымекаму-Корсакаву. Пра-  
цоўны інтэрнат для інвалідаў Айчынай вайны.  
З замянянкі ў новыя дамы. Будаўнічы матэ-  
рыялы для вызваленых раёнаў. Першы трамей-  
бус у Сярэдні Азіі. (4 стар.).

МІЖНАРОДНАЯ ІНФАРМАЦІЯ. Амерыканскія  
і англійскія газеты аб наступлені Чырвоай  
Армі. Сярэдневіковыя катаванні ў армії Ан-  
дэрса. Ваенныя дзеянні ў Італіі. Баі ў Югасла-  
вії. (4 стар.).

## АД СОВЕЦКАГА ІНФОРМБЮРО

### АПЕРАТЫЎНА ЗВОДКА ЗА 21 САКАВІКА

На працягу 21 сакавіка на паўднёвы захад ад горада ДУБНА нашы войскі, працягваючы наступленне, авалодалі раённым цэнтрам Ровенскай обласці ВЕРБА, раённым цэнтрам Львоўскай обласці ПАДКАМЕНЬ, а таксама з баямі занялі больш 40 другіх насяленых пунктаў, сярод іх вялікія — АРКАНЕШЦЫ, ВІСОКА, НОТАВА, МЫНДЫК, ДРОКІЯ, ШУРЭЛІ, КЕТРОСЫ, ЗГУРЫЦА і перарэзали чыгунку БЕЛЬЦЫ—ЧАРНАВІЦЫ.

На захад і на паўднёвы захад ад горада ВІННІЦА нашы войскі працягвалі наступленне і з баямі занялі больш 50 насяленых пунктаў, сярод іх вялікія насяленыя пункты СУСЛОУЦЫ, БАГРЫНАУЦЫ, БАРКІУ, МІКУЛІЦЫ, ДАШКОУЦЫ, ЮЗВІН, МЯДЗВЕЖА УШКА, ШЫРОКАЯ ГРЭБЛЯ, БРАЛАУ, КАРАСТОУЦЫ, СЦЯПАНКИ, КУДЗІЕУЦЫ, НАСКІУЦЫ і чыгуначныя станцыі БРАЛАУ, МАЦЕЙКАВА.

На поўдзень ад горада ЖМЕРЫНКА нашы войскі, развіваючы наступленне, авалодалі раённым цэнтрамі Вінніцкай обласці горадам ШАРГОРАД, КАПАЙГОРАД, а таксама з баямі занялі больш 80 другіх насяленых пунктаў, сярод іх вялікія насяленыя пункты ПАСЫНКИ, МАУЧАНЫ, ПЛЕБАНАЎКА, СНІТКОУ, ВЫСШЫ ОЛЬЧАДАЕУ, ЛУЧЫНЕЦ, ЛАЗОВА, ТРОПАВА, СУГАКІ, ВЕНДЗІЧАНЫ, ЛАМОЗАУ і чыгуначныя станцыі КАЦЮЖАНЫ, НЯМЕРЧЫ, ВЕНДЗІЧАНЫ, ІЗРАІЛЕЎКА, СУЛЯЦІЧНАЯ.

На поўдзень ад горада МАГІЛЁУ-ПАДОЛЬСКІ нашы войскі працягвалі весці паспяховыя баі

на расшырэнне плацдармаў на правым беразе ДНІСТРА, авалодалі раённым цэнтрам Малдайскай ССР АТАКІ, а таксама з баямі занялі больш 40 другіх насяленых пунктаў, сярод іх вялікія — АРКАНЕШЦЫ, ВІСОКА, НОТАВА, МЫНДЫК, ДРОКІЯ, ШУРЭЛІ, КЕТРОСЫ, ЗГУРЫЦА і перарэзали чыгунку БЕЛЬЦЫ—ЧАРНАВІЦЫ.

На паўднёвы захад ад НОВА-УНРАІННА нашы войскі вялі наступальныя баі, у ходзе якіх авалодалі раённымі цэнтрамі Одэсайской обласці БЛАГАДАТНАЕ, АРБУЗІННА, а таксама з баямі занялі больш 50 другіх насяленых пунктаў, сярод іх вялікія насяленыя пункты СІНЮХІН БРОД, НОВА-АЛЯКСАНДРАЎКА, ЛЫСАЯ ГАРА, САФІЕЎКА, НІКОЛЬСКАЕ, НОВАКРАСНАЕ, ДЗЯМІДАЎКА, ІВАНАЎКА, АЛЯКСЕЕЎКА і чыгуначныя станцыі СІНЮХІ, ПАДГАРОДНАЯ, БАНДУРКА, НОВА-КРАСНАЕ, КАВУНЫ.

На паўднёвы захад ад горада БАБРЫНЕЦ нашы войскі працягвалі наступленне і з баямі занялі больш 40 насяленых пунктаў, сярод іх вялікія насяленыя пункты НОВАСЕЛАЎКА, НІКАЛАЕЎКА, ЗЯЛЕНЫ ЯР, ТРЫКРАТЫ, ВАЗНЯСЕНСКІ, ВОРАНАЎКА.

На другіх участках фронта — баі мясцовага значэння.

На працягу 20 сакавіка нашы войскі на ўсіх франтах падблі і знішчылі 29 німецкіх танкай. У паветраных баях і агнём занітнай артылерыі збіта 47 самалётападобнай праціўнікі.

## Паведамленне аб совецка-фінскіх адносінах

1 сакавіка Інформбюро Наркамата Замежных Справ СССР апублікавала совецкія ўмовы перамір'я, пераданыя Совецкім Урадам Фінляндіі.

8 сакавіка Совецкай Місіяй у Стакгольме быў атрыманы адказ Фінскага Урада. З гэтага адказа бачна, што Фінскі Урад затруднілі практыкі совецкія ўмовы перамір'я без напярэдняй дыскусіі.

10 сакавіка Совецкі Урад паведамілі Фінскому Ураду, што Совецкі Урад лічыць Фінскі адказ нездавальнічым. Пры гэтым Совецкі Урад звярнуў увагу Фінскага Урада на тое, што совецкія ўмовы перамір'я ў выглядзе пасці пунктаў, пераданыя пану Паасіківі, з'яўляюцца мінімальнім і элементарным і што толькі пры прынцыпі гэтых ўмов Фінскім Урадам магчымы совецка-фінскія пераговоры аб сінінні ваенных дзеяній. Совецкі Урад да 18 сакавіка.

17 сакавіка Фінскі Урад даў на поваду совецкай заявы адмоўны адказ і тым самым узяў на сябе ўсю адказнасць за вышкі. Інформбюро Наркамата Замежных Справ СССР.

## АД СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ, ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА КП(б) БЕЛАРУСІ

Совет Народных Камісараў, Прэзідым Вярхоунага Совета БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі з глыбокім жалем паведамляюць аб заўчаснай смерці Намесніка Старшыні Совета Народных Камісараў БССР, члена ЦК КП(б) Беларусі, дэпутата Вярхоунага Совета БССР

Івана Антонавіча ЗАХАРАВА,

якай наступіла ў выніку практага хваробы, 19 сакавіка 1944 года.

## ПАМЯЦІ І. А. ЗАХАРАВА

19 сакавіка г. г., пасля ціжкай, быў старшынёй Віцебскага горсаната і з 1938 года Намеснікам Старшыні СНК БССР.

Многа сіл і энергіі ўклаў тав. Захараў у справу ўздумы і росквіту народнай гаспадаркі БССР. Займаючыся пытаннямі народнай гаспадаркі і совецкага будаўніцтва, тав. Захараў заслужыў чылі і ўважлівы да патрэб працоўных і не шкадаваў сваіх сіл і здароўя на дабро народа.

За сваю пажыццю працоўны тав. Захараў быў удзостоены высокай урадавай узнагароды — ордэна Леніна.

У асобе тав. Захараў мы стаімілі барацьбіта за справу народа, адданага члена большэвіцкай партыі і чулага, уважлівага таварыша.

## Сустрэць сяўбу ў баявой гатоўнасці!

За годы сталінскіх пяцігодак калгаснае сялянства пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў ператварыла Палессе ў квітнеючу областную Савецкай Беларусі. Звыш тысячы калгасаў Палескай області, узброеныя перадовой тэхнікай і сельскагаспадарчай навукай, карэнным чынам змянілі аблічча нашага краю. На месцы непраходных балот каласавалі багатыя півы, якія давалі небывалыя на Палессі ўраджай хлеба, гародніны, траў.

Ужо ў 1941 годзе пасейная плошча області складала 345.200 гектараў, у тым ліку пасевы калгасаў і калгаснікаў 339.000 гектараў. Звыш 50.000 гектараў засявалася на асушаных балотах. Увядзенне ва ўсіх калгасах правільных севазваротаў садзейнічала развіццю тэхнічных культур, бульбы, шматгадовых і аднагодовых траў, а таксама цуровых буракоў і кок-сагыза.

Ураджайнасць сельскагаспадарчых культур штогод павышалася. Сотні калгасаў атрымлівалі на сто пудоў зернавых з гектара, 7—8 цэнтнераў ільманавалакна, да 1.500 пудоў бульбы. Калгасы нашай області заваявалі пачаснае месца ў рэспубліцы і па развіццю жывёлагадоўлі.

Бераломны напад гітлероўскіх полчищчаў на нашу квітнеючу разіму спішоў далейшы росквіт Савецкага Палесся. Як і рагэрлівая саранча, гітлероўская грамілы змялі, змінілі плады нашай шматгадовай працы. Больш 30-ці месяцаў лютавалі фашысты, разбираючы нашу народную гаспадарку. Сотні спаленых калгасных вёсак, прадпрыемстваў, тысячы павешаных, закатаўных, расстряльных і пагнаных у наўюлю ў Нямеччыну—такі вынік гаспадарання нямецка-фашысткіх банд у нашай области.

Адразу пасля вызваленія Чырвонай Арміі раёну Палесся

працоўныя з усёй энергіяй узяліся аднаўляць разбураную гаспадарку. У області цяпер адноўлена 528 калгасаў.

Большэвіцкая партыя і савецкі ўрад праяўляюць выключчныя склоны аб беларускім народзе, аказваючы яму велізарную дапамогу ў аднаўленні сваёй гаспадаркі. На расшэнні ЦК ВКП(б) і Соўнаркома ССР у вызваленых раёнах Палескай області аднаўляюцца 10 машына-трактарных станиц, для іх ужо завезены

204 трактары з прычэпным іп-вентаром. Толькі ў першым квартале бытага года асігурвана 1 мільён 750 тысяч рублёў на капітальныя ўкладанія па аднаўленні МТС, 750 тысяч рублёў на крэдыту для работнікаў земельных органаў на індывідуальнае жыллёве будаўніцтва, 800 тысяч рублёў крэдыту для калгасаў і 700 тысяч рублёў для калгаснікаў. Наша задача—правільна, рацыональна скрыстаць дапамогу дзяржавы.

Ва ўсіх калгасах абрани праўленні і рэзвійныя камісіі. На кіруючыя пасады абрани лепшыя, вонктыя калгаснікі. Задача партыйных, савецкіх і земельных арганізацый області—акказаць ім штодзённую дапамогу ў хутчэйшым аднаўленні калгаснай вытворчасці, у лепшай падрыхтоўцы да сяўбы.

Асноўным мерапрыемствам па падрыхтоўцы да веснавой сяўбы з'яўлілася стварэнне пасеніх фондаў у памерах, якія забяспечаць давешнія плошчы пасеваў. Рад раёнаў паміж області паспяхова засыпаюць пасеніе ў пермых планаў сяўбы 1941 года. Так калгасы Брагінскага раёна засыпалі ўжо звыш 11.000 цэнтнераў зернавых, 397 цэнтнераў бабовых, 547 цэнтнераў тэхнічных культур. Добра засыпаюць пасеніны фонды калгасы Хойніцкага раёна. Але ёсь і такія калгасы, асабліва ў Мозырскім і Калінкавіцкім раёнах, якія ганебна адстаюць у выкананні плана

засыпкі. Гэта тлумачыцца, перш за ўсё, непаворотлівасцю, нядайнасцю кіраўнікоў калгасаў.

Сабраўшы насенне, трэба давесці яго да пасеўнай кандыбы. Але гэтай сіраве надаеца пакуль што мала ўвагі. З агульнай колькасцю засыпанага насення зернавых па калгасах області ачышчана толькі ҳаля 1.000 цэнтнераў, хоць паяўніца зернаачычальных машын пры поўнай іх нагрузкы дазваляла ачысціць ўсё пасенне. Зусім не здавальняюча правяраеца пасенне на ўсхожасць. Арганізаваны ў раёнах контрольна-пасеніныя лабараторы ўжэ па-супраўднаму не працуюць.

Послех веснавой сяўбы будзе ў многім залежыць ад добрай падрыхтоўкі пяціга. Наяўных трактараў, коней, валоў педастаткова. Тому значную частку работ мы мяркуем выканань на каровах. Калгаснікі началі прывучаць кароў хадзіць у ярме. Гэту справу трэба пашыраць і рабіць ва ўсіх калгасах.

Свайгераічнай самаадданай прадай жанчыны—калгасніцы ўжо на справе даказалі, што яны ў калгасах з'яўляюцца вялікай сілай. Партыйныя, савецкія органы, кіраўнікі земельных арганізацый і калгасаў павінны ўжэ больш упітваць жанчын у калгасную вытворчасць, ствараць ім умовы для працы.

Кожны калгас, кожная брыгада і звязаны вызваленага Палесся павінны сустрэць веснавую сяўбу ў поўнай баявой гатоўнасці. Гэтага патрабуюць інтарэсы барацьбы за высокі ўраджай, гэтага патрабуе радзіма, гэтага патрабуе фронт.

**В. ЛЕДЗЯНЕУ,**  
старшыня выканкома Палескага абласнога Совета дэпутатаў працоўных.

## Добры прыклад шэфства

«Байцы, афіцэры, палітработнікі і партызаны, якія заходзяцца па лячэніі ў Н-скім шпіталі, прыносяць вам сваю глыбокую ўдзячнасць за цеплую ласку, праяўленую вамі...

Вашы мілыя дзіцячыя тварыкі і звонкія галасы многім з нас напамінаюць дарагія сем'і, ад якіх мы далёка, а ў некаторых з нас выклікаюць у памяці родныя сабразы сваіх уласных дзяцей, замучаных нямецкім пагонднікамі.

Клянёмся вам, што як толькі паправімся, з новымі сіламі пойдзем у бой, каб канчатковая дабіць фанысцкую гадзіну...».

Так напісалі раненія байцы сваім юным шлемам—пісцерам і школьнікам школы № 7 (Гомельская області).

Шмат якія з школ нашай області шефствуюць над шпітальнымі.

## Дапамагаюць сем'ям чырвонаармейцаў

**ВАСІЛЕВІЧЫ** (Палеская області). Адразу ж пасля вызваленія раёна ад нямецкіх акупантў распачаў сваю работу аддзел сопыльнага забеспечэння. 414 сем'ям воінаў Чырвонай Ар-

Але лепшых поспехаў дабілася 7-я школа.

Ва ўсіх класах школы праведзены гутаркі, і кожны вучань, а таксама іх бацькі ведаюць, што яны шэфы.

Школа не аблікоўвае сваё шэфства падарункамі. Сурова захваляючы ўсе патрабаванні шынтайней санітары, вучні паведаваюць раченых, чытаюць ім маціцкую літаратуру, газеты, выступаюць з дэкламацый і спевамі.

Лаеці гутараць з байцамі—рускімі, украінцамі, яўрэямі, казахамі; гэта яничэ больш умацоўвае ў іх начуцце вялікай дружбы народаў ССР.

**Л. КУЖАЛЕУ,**  
заг. аддзела школ Гомельскага аблкома КП(б)Б.

**КРЫЧАЎ, 21 сакавіка. (БЕЛТА).**

Тарфянія прадпрыемствы області—Бель, Хоцімскае, Гарэлае, Светлы Галодзеж—рыхтуюцца да сезону здабычы торфу. Раманітуюцца жыллёвые і службовыя памішкі. Сабрана і завезена амаль налова патрэбных тачак, разаку, рыдлёвак. Рыхтуюцца да распрацоўкі тарфянія налі.

На курсах, арганізаваных Наркаматам паліўнай прымеславасці БССР, навучаюцца група даследчыкаў тарфяніх масіваў, дзясятнікі і іншыя работнікі тарфяніх прадпрыемстваў області.

## Клуб чыгуначнікаў

Вагон-клуб Дорпрафсоюза Беларускай чыгункі за апошні месец—абслужыў усе лінейныя станцыі Гомельскага аддзялення. Супрацоўнікамі вагона было працведзена 15 дакладаў і 36 чытак-гутарак аб міжнародным становішчы, абы задачах чыгуначнікаў па аднаўленні транспарта. Вагон-клуб напоўніў сваю бібліятэку, абсталіў кіноўстаноўку і выходціць у новы рэйс на лінейных станцыях.

## Парткабінет вызваленага раёна

Сярод іншых разбурэній у лік еекций на тэмы «Аб рэвізіі Касцюковіцкім раёне нямецкія акупанты з нечуванай жорсткасцю злішчылі партыйныя ўстаноўкі, абраўшавалі ўсё абсталіўніе, спалілі кіркі і фонды.

З першых дзён вызваленія наш Касцюковіцкі раёном партыі пачаў запава аднаўляць партыйны кабінет. Мы адшукалі памішкі, ачысцілі яго ад бруду, адрамантавалі і прывялі ў прыстойны выгляд. Працоўны горад дапамаглі нам абсталіўніцтвам, сабралі для бібліятэкі кітагі. Так, яны прынеслі ў парткабінет 6 сталоў, крэслы, улонны і электрычныя ліямічкі. Жыхар Слабодчыкаў прынёс 38 кніг на літаратуры і мастацкай літаратуры. Вучні сяродняшніх школы абышлі ламы і сабралі больш 100 кніг, сярод іх 28 тамоў «Вялікай савецкай энцыклапедыі».

Цяпер у парткабінете ёсьць каля 1.000 кніг на літаратуры, гісторычнай, ваенай і мастацкай літаратуры. Сярод іх творы класікаў марксізма-ленінізма—Леніна і Сталіна, творы савецкіх пісменнікаў М. Горкага, А. Талстога, В. Валдайскага.

У парткабінете ствараны ўмовы для вучобы партыйнага актыва. Абсталіўніцтвом чытальня на 50 чалавек, пакой кансультацый і гутарак на 20 чалавек і пакой агітатора на 10—15 чалавек.

Пасля дзёнай працы вечарам у парткабінет прыходзяць партыйныя і савецкія работнікі—комунасты і комсамольцы, беспартыйныя актыўісты. Тут яны саставіцца прадаўцамі пад павышэннем сваёй ідэйнай-палітычнай ўзроўню. Адны вывучаюць карткі курса гісторыи ВКП(б), другія книгу таварыша Сталіна «Аб Вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза». Да паслуг партыйнага актыва—вітына рэкамендацийнай літаратуры, геаграфічныя карты, плакаты аб барацьбе большэвіцкай партыі і савецкага народа за незалежнасць нашай вялікай Радзімы. На сталах газеты і часопісы.

Партыйны кабінет аказвае ўслугу дапамогу кіраўнікам агіткалектываў і агітаторам. Зараз пры парткабінете працуе курсы агітатораў, на якіх займаецца 24 чалавекі. Агітаторы вывучаюць книгу таварыша Сталіна «Аб Вялікай Айчынай вайне Савецкага Саюза», а таксама праслуша-

**Б. НАГАНОВІЧ,**  
загадчык Касцюковіцкага парткабінета.

## Падрыхтоўка да сплаву драўніны

**МОЗЫР, 21 сакавіка. (БЕЛТА).** На сплавных участках па рэках Славечка, Непач, Убарць разгарнулася падрыхтоўка да сплаву парыхтаванага зімой лесу. Ужо ачышчана звыш 25 кілометраў участкаў рэк, каб не было пера-

## Тэлефонізаўана 8 сельсоветаў

Апрача тэлефонізацыі раёнаў, тут тэлефонізаўана ўсё 8 сельсоветаў: Бяседаўскі, Заблышинскі, Баханоўскі, В-Лішніскі, Елавецкі і г. д. Тэлефонна-сувязь адноўлена таксама з седнімі раёнамі—Касцюковічамі, Клімавічамі і Крычавамі.

# Адраджаеща мясо-малочная прамысловасць

За годы сталінскіх пяцігодак мясная і малочная прамысловасць Беларусі дасягнула высокага развіцця. Былі пабудаваны і рэканструкураваны мясакамбінаты, мясныя заводы і масла-сырзаводы. Выпрацоўка мясной і малочнай прадукцыі ў 1940 годзе дасягнула 135 мільёнаў рублёў у пяменных цэцах 1926—1927 гадоў. Прадпрыемствы мясной і малочнай прамысловасці выпраўвалі шырокі асартымент харчовых прадуктаў.

Да пачатку вялікай Айчынай вайны мясная і малочная прамысловасць рэспублікі была высока развітая, тэхнічна асноўная. Яна давала працоўным эспублікі вялікую колькасць мясакамбінатаў харчавых прадуктаў.

